

**J. Dingley. The Two Versions of the
Gramatyka Slovenskaja of Ivan Uževič (The
Journal of Byelorussian Studies, vol. 11, № 4,
p. 369—384)**

Разгляд Й. Дынглі ў яго часьці фонэтычнай граматыкі Яна Ужэвіча ладне розьніцца ад разгляду фонэтыкі тае ж граматыкі Я. Станкевічам у 1-м нумару „Веды“ 1973 г., галоўна з тае прычыны, што разгляданьнікі не на тых самых гукавых рысах памяткі зьвярнулі ўвагу; але няма памеж іх сьпярэчнасьці.

Й. Дынглі ў канцы свайго разгляду сьцьвердзіў, што „the language used by Uževič in the two versions of his grammar is surely the literery language of the Grand Duchy of Lithuania, which may be considered part of the linguistic heritage of Byelorussia“ („Мова, што ўжыў Ужэвіч у дзьвюх рэдакцах свае граматыкі, напэўна ё літаратурнаю моваю Вялікага Княства Літоўскага, каторую можна мець за часьць моўнага спадку Беларусі“).